


# проза

проза

## Сяргей Астравец



...у Гартэне цагляны мур  
замяняе рака...

## Garten

*Два эсэ пра Гародню*

### Бакшта летапісца

Гартэн — гэта сад. Па-нямецку. Так называлі крыжакі наш горад. Што яны мелі тады на ўвазе? Проста сугучча словаў? Ці сад сапраўдны ўсё ж-такі існаваў? Ды такі, які запамінаўся адметнасьцю. Гародчык у замку, на абмежаваным па плошчы дзядзінцы. Цыбуля, рэпа, гарох ды капуста? Нейк не-пераканаўча. Не, існуюць звесткі, што ля старажытнай Барысаглебскай царквы існаваў «сад на Калажэнях». Але вядома, што ўзънік ён у XV стагоддзі. А Гартэнам называлі тэўтонцы горад значна раней. Як жа выглядаў гэты сад?.. Манастырскі гарод з лекавымі зёлкамі, кветнікам, з

ягаднымі хмызамі, з вішнёвымі дрэвамі, якія ўвесну патаналі ў белай квецені. Магчыма. Сад, бачаны здалёк з ракі, з другога яе берагу. Міжволі ўзгадваюцца гэрбарыі Элізы Ажэшкі з замкавага музею. А таксама з самай старой беларускай аптэкі — езуіцкай, што на пляцы побач з касьцёлам. Сённяшні манастырскі гарод у базыльянскіх мурах.

Вялікі магістр раптоўна напаў на замак, захапіў і разбурыў яго. Праз тузін гадоў рыцары Тэўтонскага ордэну зноўку штурмуюць замак. Узімку. Безвынікова. Увесну — таксама няўдалая аблога. Яшчэ праз сем гадоў новы напад. А наступны год зьняняцку перад мурамі спачатку ўзынікаюць чатыры сотні крыжакаў. Замала. А неўзабаве шасыцітысячная навала апанавала замкавае навакольле. Спаміж іх тысяча братоў Ордэна. Штурм ператрываны, і рыцары адступаюць. А затым наўны фон Плоцке спрабуе захапіць нашую цытадэль з чатырма сотнямі вершнікаў. Фіяска. Але дарога, дарога пралягае паўз горад. Навокал пушчы і праезных шляхоў болей няма. Небарака фон Плоцке праз тры гады вырушиў на Наваградак. Але нашыя выйдуць за муры і разаб'юць яго.

А потым, потым нашыя самі пойдуць на ордэнскія ўладаньні, на Брандэнбург, на места Гутэнштадт. Аднойчы войска княськае засымяе-загалёкае з муроў тэўтонцаў-няздараў, якія ня здолеюць пераправіцца цераз Нёман. Патопчуцца, памочаць ногі і рэціруюцца. Навалы пачнуць здавацца бясконцымі. Ажно пакуль Вялікі князь аднойчы не пасябре з крыжакамі. У хайрусе з імі ён верне сабе Верхні замак, выгнаўшы ляхаў. І дазволіць рыцарам пасяліцца навокал замка Нойес Гартэн на другім—ніжэйшым беразе. Які пабудуе напярэдні з прускай дапамогай. Падзеі гэтых нам вядомыя дзякуючы замежным, пераважна нямецкім хронікам. Педантычныя немцы фіксавалі ня толькі свае перамогі. Дзякуюць ім за паведамленыя пра нашую мінуўшчыну.

Дзеі гэтых імкнуўся занатаваць кірыліцай таксама летапісец або храніст, ня ведаю, як менавіта называлі яго ў замку. Вялікакняскі красамоўнік, можна сказаць пісьменнік. Ён назіраў за крыжацкімі наваламі са свае бакшты або замкавага мура. Распытваў ваяроў, выкарыстоўваў дадзенія вайсковых дэпешаў, пісьмова зафіксаваныя допыты палонных рыцараў, звесткі з дыпламатычнай карэспандэнцыі etc. На жаль, нічога не захавалася. Прынамсі, пісьмовыя дакументы нам не вядомыя. Хаця ня выключана, што звесткі са страчаных хронікаў маглі трапіць у іншыя — захаваныя. Без спасылкі на крывіцы.

Можна толькі пасправаваць уявіць прыблізны зъмест тых пісьмёнаў. Куды выпраўляўся Ягамосьць. Мірным або вайсковым чынам. Ці з рэлігійнай мэтай. У асобе пілігрыма. Што бачыў, з кім сустракаўся, каго ваяваў і ад каго зазнаваў паразу. Якія атрымліваў трафеі ці, наадварот, цярпеў страты. Якіх паслоў прымаў у сваёй сталіцы і атрымліваў ад іх дарункі. Якімі землямі, пушчамі, вёскамі і мястэчкамі валодаў. Якія храмы фундаваў. Колькі спаганяў падаткамі копаў грошай, дзежак мёду, барылак збожжа, рыбы, дзічыны, футраў, воску на сьвечкі, скураў на чобаты, жалеза на мячы і латы.

Калі паспрабаваць уявіць сябе ў тыя старавечныя часы... Кім бы я хацеў быць? Рыцарам? Гэрольдам? Вялікакняскім кухарам? А можа менавіта храністам? Які паўсюдна ездзіў разам з уладаром. Меў драўляную скрынечку з тагачаснай паперай, атрамантам, пісадлам. Можа гэта быў пергамент. А можа — якія бяросты, на каторых выдрапаныя зъяўляліся літары, слова, тэксты. Пра тое, як здарыўся ў замку начны пажар. Як князя з жонкай разбудзіла малпа, уратаваўшы ім жыцьцё. І як у агні зынклі манускрыпты, граматы, лісты — уся бібліятэка з дзяржаўным архівам дашчэнту.

Жыў летапісец бадай у вежы. Пісьменьнікам належыць жыхарстваўваць у доме, які цягнеца да неба. Вядомы выраз пра вежу з біўняў слана ня ўзынік без адпаведнай глебы. Ня ведаю, гэта магла быць дальняя — кутняя бакшта, якая глядзела на Каложу. Паміж імі, паміж двумя пагоркамі рэчка Гараднічанка ўпадала у вялікую раку. Магчыма таксама, што летапісец мог займаць пакойчык у брамнай вежы, у якой у кварты гарды дзяжурыла цэладзённа варта. Але мне найболей падабаецца думка пра данジョン, які стаяў асобна па-за мурам, побач з ім. Археолагі зъдзіленаы, яны не знайшлі нават рэшткаў падмурку. Хаця на ўсіх гравюрах данジョン дакладна бачны. Так не засталося съледу і ад замковых хронік. Я магу сέньня толькі прыйсьці на тое месца і ўяўіць сабе данジョン, у якім жыў летапісец.

29 лістапада 2002.

## Фабрыка сфінксаў

### *Сучасная напаўказка*

*«Яны выглядаюць, як сфінксы, якія съмлююцца».*

Іва Андрыч

Часам я адчуваю ўласнае падабенства са сфінксам. Чалавек як сфінкс. Здранцьвец і маўчаць. Адно працягваць думаць, часам лянотна, ледзьве. Летуценіць. Мроіць. Апынуцца ў нірване. Мне добра, добра, мне нічога болей ня трэба, я нічога не хачу цяпер. Хаця, хаця чалавек тады нагадвае хутчэй мумію. Як гэта ні крыўдна і ні вусыцішна, магчыма. Бо калі чалавек у спакоі, адпачывае, ён часьцей ляжыць. Ляжыць на сыпіне, ці на баку. Але болей на сыпіне, склаўшы рукі, як нябожчык або выцягнуўшы іх, як мумія. Большая за людзей сфінксы, вядома ж, каты. А некаторыя з нас адчуваюць сябе катамі. Зайздросціць іхний паставе, мудраму спакойнаму ablіччу.

Наш Гартэн вельмі своеасаблівы. Пра такія гарады звычайна гавораць, што яны — месца сутыкнення разнастайных уплываў. Культурны саган. Магчыма. Але тады звычайна ўсё ў рэшце рэшт апаноўвае нейкай адна татальная, найбольш агрэсіўная, наступальная, імперская.

Нават не культура, лад жыцьця. У лепшым разе жуйка з кока-колай, у горшым—серп з молатам, ятаганы, маладзік. Як гуны, як манголы ці іншыя, яна апаноўвае з поўдня на поўнач або наадварот, ці з захаду на ўсход. Але часьцей, значна часьцей—з усходу. Варвары заўжды апаноўвалі Еўропу менавіта адтуль. Усе навалы, найбольш бязлітасныя і гвалтоўныя. Найболей незылічоныя, тысячи тысячаў, цемры цемрай. Безыліч. Усходняя небясьпека. Берберы, сельджукі, мангола-татары. З раскосымі і вузкімі, само сабой, вачымі.

— Ты хочаиш тосьці сказаць?  
 — У якасці рэплікі.  
 — Ну, давай, чаму б і не? Кенікі строіць будзеши?  
 — Я хачу толькі крыху ўтаймаваць цябе. Тваю фантазію.  
 — Навошта? Ты ж ведаеш, што я чалавек без фантазіі. Гэта тое, чаго мне заўжды бракавала.  
 — Не наговорвай на сябе. Зрэшты, можаши працягваць. Я пачакаю з заўвагамі.

Навокал разбураўся каменныя і цагляныя муры, руйнаваліся Бастылі, высозныя платы і калючыя агароджы. Засыпаліся воўчыя ямы, супрацьтанкавыя равы, ракетныя шахты. На запасных аэрадромах сеялі збажыну. І толькі мы старанна працягвалі чысьціць зброю, абнаўлялі паraphавыя сковы. Падфарбоўвалі чырвоныя зоркі на самалётах і танках. Прышывалі пагоны з сярпамі і малаткамі, жаўнерскія спражкі даводзілі да бліску.

— Ты ведаеш, я празысці у прыгарадзе некалькі гадоў. У прыгарадзе гораду, які падзяляў бетонны мур. Так, яго зруйнавалі цяпер. І я супраць новых муроў. Але, як бы гэта сказаць. У мяне засталася настальгія па тым часе і тым горадзе. Яна ніколі ня пройдзе. Яна назаўжды ў мяне.

— Настальгія па тым горадзе, які тады быў падзелены мурам. І ты любіў яго такім...

— Ён быў тады такім, а ня інтым. А ці любіў я яго? Гэта сантымент. І гэтага дастаткова. Як лёды, напалову шакаладныя, напалову съёмтанковыя. Ня чорна-белы горад. А шакаладна-съёмтанковы. Я памятаю тая лёды з Александэр-пляц.

— Цябе сёньня цешыць, што горад, у якім ты жывеши, таксама падзелены быў калісьці. Ён і сёньня падзелены ракой. Але яна падзяляла яго ня проста на Ленінскі і Няленінскі раёны, а як часткі розных дзяржаваў.

— Розныя зоны акупацыі.

— Хай. Як табе больш падабаецца.

— Горад, падзелены ракой надвое. Файна. Ракой часу, калі перакладаць з античнай мовы. Так, гэта мае нейкую таямнічу моц, энергію. Натхнен'не... Так-так, горад быў падзелены на сектары паміж чужымі войскамі. Як горад мядзьведзя. Я сам пра гэта нейк не падумаў. Гэта

цікава. Гэта наканаваньне, жыць у такіх месцах. І вось Ерусалім. «План абароны» Ерусаліму.

— У цябе стаўленьне неадназначнае?

— Ня ведаю, як сказаць.

— Не падабаецца, што мур пабудуюць праз увесь Ерусалім, але не да канца не падабаецца?

— Гэта вельмі складана. Гэта сапраўды саган. Палестынцы запалохалі, што абвесціць горад сваёй сталіцай. Калі пабудуюць мур, Ерусалім застанецца ў межах адной краіны.

— Берлін таксама заставаўся ўвесь час абкружсаны адной краінай. Ён заставаўся ў межах адной краіны таксама. Хаця сам ёй не належаў цалкам.

— Менавіта. Ідэя мура, у ёй штосьці ёсьць, штосьці застаецца са старажытных часоў. Той жа сэнс, свая філасофія. Як і ў вежы. Абарончае прызначэнье. Гэтага нельга адмаўляць, гэта па-ранейшаму прываблівае.

— Яны таксама пабудавалі Берлінскі мур, каб абараніцца.

— Але яичэ болей, каб адгарадзіцца. Што і ў нас сёньня.

— Адгарадзілі немцаў ад немцаў. Нонсэнс. Вядома. А палестынцаў ад яўрэяў — гэта ўжо, мабыць, нешта іншае? У сагане зробяць съценку, каб не варылася ўсё разам. Але горад застанецца ізраільскім. Як Новы Ёрк разам з усімі кітайскімі і яўрэйскімі кварталамі застаецца амерыканскім.

— Я згодны, гэта складанае пытаньне. Зараз яны яичэ пабудуюць 135-кіламетровы плот паміж сабой і палестынцамі. Але ж гэта будзе плот на мяжы. Як на штатаўска-мексіканскай. Часам страшнейшы плот ці мур — уяўны. Ня хочацца, каб ён існаваў паміж намі і той часткай, у межах якой хочацца жыць самому. У гэтым сутнасці пытаньня.

— Добра, давай далей пра сфинксай. Чытай. А я пап'ю кавы.

— Pra сфинксай? Што табе сказаць? Я люблю іх. І гэтым усё сказана.

— Не, ты прачытай. Ты ж нешта напісаў там.

— Так-так, прабач. Зараз. Ну, вось. Не, лепей я перакажу табе сваім словамі. Блізка да тэксту, гэта ж я сам пісаў. «Сфинкс я, сфинкс кот, сфинкс сабака. Толькі ў мяне няма сабакі. Але кот ёсьць. Ён вельмі нагадвае сфинкса. Мудрага, апанаванага думаньнем. Нетаропкім і грунтоўным, як мудрасць стагоддзяў, старых манускрыптаў, папірусаў і берасцяных граматаў».

— Брава. З тваім катом я таксама знаёмая.

— Ведаю. Ён такі ж твой, як і мой. Але ж я пісаў для іншай публікі, для чытачоў. Далей чытаць?

— Чытай. Сваім словамі неабавязкова.

— «Фабрыка па выработу сфинксай. Гучыць ня вельмі зграбна. Фабрыка бюостаў... Яичэ горш! Фабрыка мастваўкіх вырабаў. Афіцыйная назва. Самавіта, але цымяна. Хацелася б большай пэўнасці. Нейкай мінімаль-

най канкэрэтыкі. Фабрыка серыйных бюстаў ці, прынамсі, помнікаў. Або, хаяць б, серыйных твораў. Скульптурных альбо манументальных».

— Пакуль што сам твой тэкст гучыць цымяна. Людзі пра бюсты пачалі забывацца ўжо. Успамінаюць хутчэй пра «Мілавіцу» або конкурсы прыгажосці.

— Альбо пра Памэлу Андэрсан. Згодны. Але ж гэта толькі прэлюдыя. «Фабрыка манументальнага мастацтва». Раней рабіла бюсты і статуі—серыйныя, сапраўдныя шырспажыў.

Начальства раптам зацікавілася каранямі. Што нашыя продкі, ці продкі продкаў прыбылі сюды з антычных краін, прывезьлі з сабой культуру, рэлігійныя культы, металевыя прылады, вінаградныя шчэпі і г.д. А таксама сфінксаў. Пачалі шукаць у археалагічных раскопах. Знайшли шахматныя фігуры з падабенствам. У каменных ёлупах заманулася вышукваць агульныя рысы. Жаночыя аздобы,—каб сфінксы, Неферці, пірамідкі. А як пахаваныні кінуліся вывучаць! Мумій каб знайсьці, курганы пахавальныя, абавязкова пірамідападобныя.

— У мяне такое ўражаныне, што сёньня палестынцы жывуць у гета, а яўрэі іх ахоўваюць.

— І для яўрэяў гэта сатысфакцыя?

— Накіталт таго.

— Гэта значыцца, ты хочаши сказаць, што яўрэі выкарысталі ўласны досьвед?

— Адмоўны досьвед.

— А ты ведаеш, што сцыці ў гэтym ёсьць. У парунанны. Нейкае падабенства бадай усё ж існуе.

— Але адпомсцілі, можна сказаць, ня тым, хто катаваў іх. Іхніх продкаў. Бацькоў і дзядоў.

— Не, сапраўды, яны, арабы жывуць за калочым дротам. Іх ахоўваюць да зубоў узброенныя.

— Толькі тыя — за дротам здольныя да супраціву. Так, сапраўды, калі што арабы зрабілі тым яўрэям?

— Егіпцяне. Егіпцяне і палестынцы — не адно і тое ж.

Фабрыка «сфінксаў» выпускала правадыроў і народных герояў, карыфеяў сацрэалізму ў камуністычныя, само сабой, часы. Ляпілі перадавых даярак, тэкстыльшчыц, стаханаўцаў. Акадэмікаў, лётчыкаў, стратанаўтаў. Герояў сацыялістычнай працы і сацыялістычнага герайзму (дబлесьці). Знатных бавоўнаводаў, кукурузаводаў і жывёлаводаў. А 100 тысячаў жанчын — на трактар!

Часам выконваліся съпецзамовы — на індывідуальныя манументы або маласерыйныя з выразна экзатычнай съпецыфікай — тытуніводы, шаўкапрадцы. Чабаны, народныя ашугі. Аксакалы. Заваёўнікі Арктыкі і Антарктыкі, абодвух полюсаў. Аленіводы — асабліва калі «увязуцябе я ў тундру» была моднай. Веласіпедысты, спартсмены.

Для ўсяго сацыялістычнага лагеру рабілі. Таварышаў Броз Тыта,

Энвэра Ходжы, Берута, Кім Ір Сэна і асабліва шаноўнага таварыша Мaa Цзэдуна — правадыра самага колькаснага ў съвеце народу. А іхня перадавікі-стаханаўцы! Таварыш Ісмаіл Бушаці — найлепшы албанскі мураль 1952 году! Мураваў дзоты і бункеры. Супраць блізкіх імперыялістаў. А потым і супраць усіх, улучна з блізкімі еўракамуністамі.

Часы ўсяеднасьці аднойчы мінулі. Трывалыя эканамічныя сувязі разарваліся, як згнілая аборка. Рынкі збыту здрадзілі агульным ідэалам і разваліліся. Рабочыя засталіся бяз працы. Вельмі высокай кваліфікацыі. Скульптары-лаўрэаты. Рэшткі найбольш каштоўнай сырэвіны, найперш каляровыя металы — зынкілі праз мяжу за грошы. У горадзе сышліся шляхі трывалыя перакідкі каштоўных металаў. Гучныя крымінальныя справы... Нават чыноўніка застрэлілі першай велічыні. Кілеры не схапілі, быццам бы ўцёк цераз мяжу.

«Тызэнгаўза зжэрлі, можна сказаць, за кепскі маркетынг. Выраблялі болей, чымсьці прадавалі. Гэта яго загубіла. Сацыялістычнае планаваныне — болей, болей, болей — штораз болей! Ворагі найлепшай зачэпкі ня здолелі б вымысьліць. А якраз фабрыка помнікаў працавала з прыбыткам. Асабліва добра прадаваліся а-ля антычныя статуі. Вялікі попыт знайшоўся на неабмежаваным рынку ўсходняй імперыі.

— Ён даволі капрызылівы, зьменлівы. Пакупніцкія жадункі, навамодныя павевы. Сённяня гэтага ня ўлічваюць, гоняць шырспажыў на ўсход, як раней. Любіце нас, якія мы ёсьць...

— А там народ пераборлівы. Хто мае грошы, абы-што ня купіць. А грошы яны маюць.

— І маюць выбар сёньня.

— З гэтым і Тызэнгаўз не разьлічыў. Унутраны рынак быў даволі напоўнены.

— Канкурэнцыя.

— Так, канкурэнцыя. Статуі прадаваліся пасрэдна.

— Палякам прасьцей было прывезыці з Нямеччыны. Або адразу з Італіі.

— А касьметыка, кажуучы па-сучаснаму, трапляла хоць у Санкт-Пецярбург, хоць у Москву напрасткі з Парыжу.

— І, скажам так, дэмпінгавая цэны.

— Што цэны для сапраўднай дамы, галоўнае—якасць.

— А слуцкія паясы тым болей расейцаў не цікавілі. На жаль. Хаця жаль тут ні пры чым.

Тызэнгаўз увогуле імкнуўся задаволіць пакупніц, жаночыя прагнасьці. Усякія вырабляў модніцкія, нядаўна экзатычныя тканіны. Адамашкі, мусылін, аксаміт, кітайку. Затым — гарсеты, муфты, каптуры. Аздобы. Касьметыку. Бялілы-чырванілы. Пудру, парфуму, алейныя пахнідлы. Масыці. Вееры, пудраніцы, куфэркі.

— Дамы малявалі на руках блакітныя жылкі, прыклейвалі на твар мушки.

— А ягамосьці, з прыкрасыці ад мужчынскіх парыкоў і фальбонак, панчохаў і стужак, карункаўых манжэтаў, гузікаў з адамантамі, пастарашиляхецку абкручваліся слуцкім поясам і прывешвалі шаблю.

— І тчэ забыўшыся рука.

— Партрэт Зянона Пазньяка.

— Ну, так. Заміж персідскага ўзору. Не, гэта постаць, постаць.

— Хто?

— Я пра Тызэнгаўза. Гэта цяжка ўявіць сабе, як на той час разгарнуўся ён. У нашым увогуле каралеўскім, але ня моцна вялікім горадзе. Больш-менш значным ён і зрабіўся пры ім. Вялікая будоўля. Паўсюдна мураваныя камяніцы ставяць, палацы, мануфактуры. Млыны. Медыцынская акадэмія, музычная, тэатр. Кадэцкі корпус. Аўстэрый. Людскі мурашинік. Карэты. Маленъкая Галандыя.

— І скульптурная мануфактура. Антычныя ўзоры. Аналоны, Афранты. Чалавечныя, хача ідэалізаваныя. І побач загадкавыя копіі егіпецкіх статуй. Сфінксы, Неферці, Тутанхамон.

— Знаеш, па-моіму формы гэтыя захаваліся.

— У склепах краязнаўчага музею?

— Ну, не зусім захаваліся. Там недзе ў іх, у Піцеры. Яны ж усё вывозілі. Што магло ў гаспадарцы прыдасца. Некаторыя захаваліся, часткова. Ляжали без ужытку. Запас бяды ня чыніць.

— І пераможцаў ня судзяць.

— І на гэтай, сучаснай фабрыцы іх выкарысталі паўторна, некаторыя. Інакш, адкуль гэткае падабенства, супадзеньне? Тыя ж самыя сфінксы.

— Сфінксы заўжды аднолькавыя.

— Як сказаць. Ты думаеш, тыя адміралцейскія сапраўды з Егіпту вывезылі?

— Думаю, што так.

— А я не. Давязі паспрабуй. А галоўнае, яны не такія.

— Твая версія.

— Па Нёмне — да мора, а далей зусім недалёка. І танна, і добра. Дзёшава і сярдзіта.

— Cheap and nasty, як у песенцы. Але ж яны каменныя. Адкуль такія камлыгі?

— Можна знайсьці, прывезыці. Але самае цікавае, што сёньня лічыцца, што яны не каменныя, яны з бетону адліты, вельмі моцнага.

— Ой-ля-ля.

— А можна падумашь ты ніколі ня чула, што ў старавечныя часы праз Бурштыннае мора сюды трапілі людзі адтуль. Прынеслы сваё ўмельства, сакрэты свайго майстэрства. І што на месцы Каложы калісьці стаяла піраміда.

— І дзе ж яны падзеліся, твае егіпцяне?

— Сыпілі ў пущы і зыніклі.

— А сакрэты вырабу сфинксаў захаваліся? Можа, на папірусах, ці бяростах?

— Нейкім чынам. У рэшце рэшт у тыя мясціны траплялі нашы. Плігрымы, падарожнікі. Радзівілы. Але ж мы адхіліся. Мода, канешне, вярнулася. Такая ж самая, як на грэцкія ды рымскія статуі. На мастацтва ўвогуле, на міфалогію. Рымскі ў літаратуры, у тэатры. У тэатры Тызэнгаўза таксама такія рэчы ставілі. Другі, сучасны тады ўзор сфинксаў—саксонскі.

— Гэта такія, як на замкавай браме?

— Такіх якраз на мануфактуры зрабілі найболей.

— А захаваліся толькі два. Ахоўвалі ўезд у каралеўскі палац, у, што там потым было? Дакладна невядома? Можа, губернатарскі палац? З канцылярыяй. Потым — шпіталь вайсковы. Штаб. Абкам. Кнігазбор, музей.

— А ў музei поўныя вітрыны манетаў. Адно тызэнгаўзаўскіх няма. Малавядомая гісторыя. Версія, пабудаваная на ўскосных звестках. Тызэнгаўз. Фальшивыя гроши. Падпольны манетны двор. Цьмяная справа. Дакладна вядома, што існавала такая мануфактура. Паўтары гады існавала, людзі атрымлівалі заробкі. Сыпсы вядомыя. Толькі грошай няма. Нідзе нікіх звестак пра манеты такога паходжання. Версія—білі падробныя гроши. Расейскія прынамсі. Між інічым, у тыя і ранейшыя часы— даволі распаўсюджаная зьява. Гэта якраз таксама магло ўскладніць становічча Тызэнгаўза. Магло яго загубіць. Магло. Шыла ў мяху схаваць цяжска. А горад кішма кішэў штіёнамі. Прыйчым, відавочна дамінавалі імператарскія. Ягоны амбасадар падспудна кіраваў тут усім.

— Штосьці мне нагадвае гэта пра сёньняшнія таргаваньне: дзе паставіць грашовы варштат...

Дый ня толькі. А гэтая страляніна?

— На Савецкай?

— На Савецкай. Кіно. Машина з амонаўцам на даху. Хуткая язда. Я сама бачыла. Праўда, крыху здалёк. Джыст заехаў на тратуар, зьбліжанчыну, якая чакала на прытынку. Уцекача выцягнулі вонкі—на асфальт—кайданкі. Збываў даляры соценныя—афсетныя друк.

— Традыцый не зынікаюць. Фальшиваманеўтра — жывучая рэч. І заўваж, усё гэта перад палацам адбылося, пераробленым у гатэль. Які дачыненне да нашай тэмы мае. Гатэлік «Еўропа» за буржуазным урадам. Нязменная «Дружба»—у камуністычныя часы, у простамоўі. Каб ня блытацца. Назву некалькі разоў улады зъмянялі. Каб адпавядала палітычнай дружбе. «Тыранай» адзін час называўся. Калі ляпілі на фабрыцы албанскага героя ўсіх часоў Скандэрбега. Кіно тады круцілі пра яго. Пальмавая галіна ў Канах. *Palme d'or*. Неверагодна.

— Дарэчы, некалі амаль усімі албанскімі землямі ўладалі прадстаўнікі шляхецкага роду Бушаці. Стаканавец Бушаці. Зьдзек лёсу.

— У нас таксама. Ягела. Сапега. Распаўсюджсаныя прозвішчы. Сярод простых людзей.

— Гэтыя Бушаці былі галоўным родам, астатнія Албаніяй валодаў нейкі Паша. Цікавая краіна. Першы прэзідэнт, адчуўшы смак, абвесціў сябе каралём! I яшчэ доўга кіраваў. Так спадабалася, што захацеў каралём. Прэзідэнт рэспублікі. Узяў ды падпісаў указ аб прызначэнні сябе каралём. А каралём — значыцца пажыцьцёва. Каб не акупанты італьянскія... Справечная гісторыя. Першыя дэмакраты не ўтрымаліся. Iх скінулі, разам з Нолі — кірауніком ураду. Ён потым пісьменніцтвам, здаецца, займаўся. Здаецца.

— Таксама някепска. Дарэчы, магчымасць напісаць пра такія незвычайнія метамарфозы.

— Усё, што адбылося далей, таксама ня меней абсурдна. Фантастычны прыклад. Узорная самаізяція. Усё магчыма ў гэтым съвеце. У самым цэнтры Еўропы, на паўднёвым беразе.

— Вой, здаецца, мы пра палітыку пачынаем.

— Да якая тут палітыка! Гавораць, немагчыма такое сёньня. Інтэрнэт, талеркі сатэлітарныя. Мабільныя тэлефоны... Тады таксама гаварылі.

— Можа і гаварылі. Маглі гаварыць. Ня выключана. Але ж сапраўды не было інтэрнэту. I мы транзітная краіна. Вечны рух. Прахадны пакой.

— Няма нічога немагчымага. Чатыры мяжы перакрытыя. Апошнюю перакрыць — справа тэхнікі. I падстава — на паверхні. Ня хочуць дружыць, валіту сваю даваць.

— Ня хочуць будаваць саюzonую дзяржаву.

— Так, сапраўды. Вось нягоднікі. А калі ня хочуць, калі абражжаюць нашыя ічырьяя пачуцьці... Як тады было. Пакрыўдзіліся, што ў Саветах крытыкуюць Сталіна і дыпламатычныя адносіны скасавалі. А потым на кітайцаў за нешта пакрыўдзіліся. I з імі скасавалі.

— Вось табе і поўная ізаляцыя. Усё сваё. Мора сваё, карысныя выканні — свае. Свой правадыр і настаўнік.

— Ты сама пра палітыку загаварыла.

— Якая гэта палітыка? Жыцьцё... А помнік Сталіну, цікава. Статуя ягоная. Ці стаіць? У Тыране? Назва-то якая!

— Хто ж ведае. Здаецца, доўга яничэ стаяла паслья камуністаў. Тамака, у грузінаў і ў нас у Свіслачы. Супер! I мястэчка пад назвай Сталін, райцэнтр. Накшталт Шчучына.

— Гэта дзе?

— У Албаніі. Не Сталінград або Сталінабад, а проста так... Леў, які перад домам прафаюзаў, леў албанскі насырэч. Два, абапал. Перад імі хацелі Каліноўскага паставіць.

— Хацелі ды адхацелі.

— Хацелі, але так, непасапраўднаму. А львы гэтыя самыя праудзівія. Выкананыя рымскія. Падарунак ці бартэр, хаця раней такога слова ня ведалі. Братэрскія гарады і раёны. Вы нам Леніна, мы вам зьвяругу.

— Ты ведаеш, а я сабе выразна ўяўляю, як сфінксай вязуць па рацэ з Каралеўца. Гэта калі аўтэнтычны. А так, можа нават з поўдня. Спачатку па Дняпры. Шляхам з грэкаў у варагі... Але верагодней за ёсё, падробных. З Турцыі, максімум грэцкіх. А можа нават крымскіх, аднекуль з Бахчысараю.

— Такіх цяжскіх, гаргары?

— Не, навошта? Пакаёвымі сфінксы, настольныя. І для карала — самых вялікіх.

— Думаеш, гэта іх закапалі, і яны сёньня ў зямлі, дзесь у Старым горадзе?

— Ва ўсякім разе, з сабой у высылку, у “паўночную Венецию” ён іх не забраў.

— Таямніцаў і сакрэтаў хапае, вядома. Хоць бы з пірамідай, якая ў падворку каралеўскага палацу была. Ёсьць жа звесткі. І што калона з крылатым ільвом або са сфінксам стаяла на ратушным пляцы. А, між іншым, аб шляху з Каралеўца. Ці памятаеш лета 92-га? Гарачыня якая здарылася, як Нёман зъмялеў? Я ніколі больш такога ня бачыў. Заходзіў і сядаваў сярод ракі. З сухімі нагамі. Там каменныя кубы ляжали хаатычна. Побач з Крэйдавымі гарамі. Я бачыў на баках раўчукі. Дзяўблі ці съвідравалі, каб здаўшыць.

— І табе здаецца, што хутчэй камяні везылі з Каралеўца, а не наадварот?

— Відавочна. На замкі або на касьцёлы і цэрквы, на ратушу. На настыры і кляштары. Варыянты два. Або караблямі з скандынаўскіх каменаломніяў. Або аднекуль з Карпатамі, прычым значную частку сухапуцьцем, што вельмі мала верагодна.

Сёньня фабрыка выпускае сфінксы, жаночыя скульптуры для новых рускіх. Анёлаў, надмагільныя помнікі. Раней выраблялі серыйныя бюсты для райцэнтраў, мястэчак. Шырспажыў, можна сказаць. Настольныя сфінксы, кабінетныя бюсцікі, ФЭДа, які ў кожным кабінцыце на Савецкай, на Тэльмана, Карбышава на стале перад вачымі альбо на сейфе.

А бюсты і бюсцішчы ў дамах культуры і клубах — ад гарадскога, чыгуначнага, тэкстыльшчыкаў, хімікаў да калгасных, да чырвоных куткоў на фермах. Раней працы хапала і плацілі своечасова. Ідеалагічны тавар быў у пашане ў тадышняй улады. Прычым дбалі не пра адную ідэалогію. Пушкіна рабілі таксама з бакенбардамі. Славутага аўтара «Ваша слова, таварыш Маўзэр». Карацей, ніхто ня быў пакрыўджаны. А бюст Чапая адзін толькі чаго варты? Перад будынкам судовым? Да якога, праўда, Васіль Іваныч, нават пры намаганьнях, ня меў ніколі ніякага дачыненія. Хіба што ваенна-палітычныя суды былі ў ягоныя часы пры кожным палку. Ды расстрэльвалі налева і направа.

Скрынкі з паэтамі, кантэйнеры з касманаўтамі, эшалоны з фізкультурнікамі і правадырамі. Ва ўсе бакі дымныя паравозы расыцягаль ідэа-

лагічна-скульптурны скарб з гарніскай фабрыкі. Якасьць была рознай. Залежна ад якасьці, напрыклад, цементу, якога заўжды не хапала. Некаторыя помнікі рассыпаліся ад атмасферных уплываў. Пакаёвыя захоўваліся лепей. Калі толькі не зачэпіць прыбіральшчыца швабрай. Пад час апошняй рашучай адлігі некаторыя галовы зламалі, кінулі на съметнік, нават закапалі. Але багата яшчэ засталося. Каменных, гіпсавых, бетонных, нават бронзавых выканняў з нядайней класавай гісторыі.

Два такія стаялі перад дэзвярыма Ленкаму. Людвіг і Густаў. Дэзве аграмадныя галавы. Колькі ў іх было калісьці ўсяго-усялякага, цэлыя капиталы! Маніфесты, 18-я брумеры. Майнэ кляйнэ. Я-я, яволь! Капут!

Колькі галоў, бюстаў з плячымі, помнікаў з рукамі да поясу, з ногамі руйнавалі, закопвалі, кідалі, зрынуўшы з пастаментаў, пад плотам. Як зъмяняўся курс, партрэт на дошцы палітбюро, як галоўнае крэсла зтмала іншая попа, з гемароем поўным або толькі на пачатковай стадыі. А дэзве галавы стаялі заўжды. Прыйсіх рэжымах, пры любых абставінах. Яны былі бясьпечныя. Гэта яны, іхня колішнія ўладальнікі некалі напісалі відущчна, што будучыя людзі, пасъядоўнікі стануць далакопамі. ДАЛАКОПАМІ. Як гэта спадабалася, як натхніла! Надало моцы, энергіі, імпэту! Радасцю разъдзімала грудзі. Зъявіўся сэнс жыцьця, смак. Найвышэйшая мэта. Закапаць.

Што гэтыя дэзве галавы? Чым яны былі некалі нафаршыраваныя? Абстрактнымі жаданнямі, марнымі намерамі ўсіх ашчасльвіць. Альтруісты, летуценынікі. Лагодныя тэарэтыкі. Ніхто з іх, здаецца, ня маў руку асабіста пра захоп улады, дыктатуру далакопаў. Хай кухаркі кіруюць дзяржавай. Яны асабіста — не. Ім падабалася папросту пісаць трактаты, рабіць тоўстыя кнігі. Тамы, фаліянты. Возьмеш у руку — маеш реч. Інтэлігэнцкае жаданье. Яны, мабыць, не ўсьведамлялі небясьпечнасць заклікаў да жыцьцяваральнай працы далакопаў. Ім папросту падабаліся метафары, нечаканыя парайнаныні. Літарацкія асалоды.

Яны не імкнуліся да ўлады. Іхня нашчадкі-землякі, усьведамляючы місію, паспрабавалі ажыццяўвіць. Увасобіць тэарэтычныя працы. Маніфесты, трактаты. Але ў іх было замала рыдлёвак. Потым іхні фатэрлянд перагарадзілі мурам, з аднога боку якога жылі далакопы, з другога тыя, каго яны прагнулі закапаць.

Дэзве каменныя, жудасна барадатыя галавы. З выгляду нібы Санта-Клаўсы. Яны брукавалі добрымі намерамі дарогу ў пекла. Заўтрашніе пекла зайсёды здаецца лепшым ад сёньняшняга. Яны любілі добрыя рэстарацыі, якаснае віно, смачны біфштэкс. Адрознасць толькі ў тым, што Людвіг падабаў крывавы, а Густаў добра ўсмажаны. Ці наадварот. Адзін аддаваў перавагу мозельскаму, другі — рэйнскаму. Галовы гурманаў.

А, так, і яшчэ адзін з іх жудасна пакутваў на гемарой.

Іх дазвалялася рабіць максімум да поясу. Як выключэнне. На поўны рост — ніколі. Яны прызнаны асноватворцамі. Але не былі правава-

дырамі. Ім ставілі помнікі, як па-сутнасьці пісьменьнікам, аўтарам аб'ёмных раманаў, збораў твораў. Тыражавалі, як калісьці Біблію.

— *А ці ведаеш: на фабрыцы гроши не даюць..*

— *Затаварыліся сфінксамі?*

— *Накшталт таго. Але ня толькі. На Ўсходзе ня плоцяць. Толькі абмен, бартэр. Рабочым выдаюць заробкі статуэткамі. Альбо бюст на двух-трох чалавек.*

— *Вясёла. Хоць на мяжы яничэ не адбіраюць, як цыгарэты і съпрытус. Або як творы мастацтва. Абразы царкоўныя.*

— *Значыцца, ня лічаць за мастацтва. Ужо. Вязі куды хочаши. Уяўляю блышины рынак у горадзе, дзе быў мур. Калісьці тамака прадавалі фуражскі, кукарды, кіцелі савецкія, гэдээраўскія—усё, што засталося ад братэрства па зброеi. Уяўляю блюсыцікі там.*

— *У тым горадзе калісьці існаваў адзін з самых буйных музеяў старажытнасцяў егіпецкіх. Можа і цяпер ёсьць?*

— *Калісьці немцы на вяршыні піраміды Хеопса адзначалі ўгодкі прускага імператара. Шампанскіе ці, можа, шнапс. Сыцяг з чорнай птушкай. Фатограф. I — «Дойчланд, Дойчланд—юбэр алес...»*

— *Так, незвычайна. Як сыцяг бел-чырвона-белы на Эверэсце.*

— *А ўсё ж ён там ёсьць. Ці быў, ва ўсякім разе. Яны самі сабе збудавалі эверэсты сярод пустэльні. Замкі на пяску. I сфінксай для аховы. «Убачыў я ў пустэльні маладзёна Сфінкса...»*

— *Што гэта?*

— *Борхес. Працягваю: «Які толькі што створаны быў. Няма нічога старога пад сонцам».*

— *Тады я таксама. Пачакай, зараз вазьму знайду. Дзе гэта стаіць Норвід?*

— *Вунь там. Але ты лепей не бяры. Як на цябе, будзе запыльны, пачнеш чыхаць. Давай я сам. Што знайсьці?*

— *Ня памятаю назву. Таксама пра сфінкса.*

— *Зараз. Гэта? «Сфінкс заступіў мне дарогу аднойчы/Каля скалы, як ліхвар ці забойца...» Уайлд, здаецца, таксама нешта такое напісаў.*

*Сфінксы паўсяюль. Масты, лесьвіцы, уваходы ў будынкі — тэатр, дом піянераў... Галовы. Піўзавод — казыліня. Перад царквой арлінія — парныя. Аграуніверсітэт, дом досыць вядомай пісьменьніцы, банкі, рестарацый, оптыка — Замэнгоф у акулярах. Інстытут алхіміі з галавой вядомага съяцілы, які працаваў пры каралеўскім двары. Пажарныя ў шлемах. Цырульня — модныя лысыя. Пошта. Аптэка — Францыск-Георгій, доктар лекарскіх навук і каралеўскі батанік. Заапарк. Чыгуначны вакзал—Заслонаў з гранатай. Парковая брама: работніца і сялянка. Мянтоўка, кантора. Металёвы Фелікс з казылінай бародкай. Саюз зывёнз-коўцаў з блюстам пана Тадэвуша. Саюз літаратараў — два тутэйшыя сфінксы—Кастусь ды Янка. Новы аграмадны псіханеўралягічны дыспансер і голаў Скліфасоўскага. Венера і Аналон — скурвен. Турма —*

*Цэрберы. Вайсковыя могілкі — Сувораў на паўкані. На камунальных—тэарэтыкі далакопства. Радыё — голаў Паповіча. Рэдакцыя — Ленін плюс Нахамкес, ён жа Сыцялоў. Аблсельгасхарч — Сталыпін і тав. Бровікаў.*

*Пракуратура — Мардашоў-вешальнік, кананізаваны царквой. Мясакамбінат — Мінін і Пажарскі, зьменішаная копія вядомага манумента. Адзін з якіх, як вядома, быў рэзынікам. Перад музеем гармата і Станіслаў Аўгуставіч Панямунскі з гусіным пяром. Дамскі залётнік. Аўтар путрышкаўскага трактату і паэм «Кацярынамахія». Гаўптахта — сфінкс з галавой ці то Аракчэева або Бэнкендорфа, ці гэтага, як яго, генерала Далякотыка. Якога суседзі патрабуюць выдаць, як путчыста і злачынцу.*

— *Ня хочаши кавы? Давай яничэ зраблю?*

— *Можна, па кубку.*

— *Толькі спачатку кату падкладу ежсы. Базыль, хадзі. Які ты... як сфінкс.*

— *А памятаеш свята нацменаў? Шэсьце?*

— *Суполку егіпцянаў? Канешне. Персанажы егіпецкай гісторыі, мастацтва, міфалогіі. Людзі-каты. Дзіўныя вялікія маскі-галовы. Муляж мумій.*

— *А мы стаялі на ганку кнігарні. Вышилі прадаўчыцы, усім радасна маҳалі. Мы ўпершыню трапілі ў задні пакой, зроблены як пячора Алібабы, поўны кніжак. Па гісторыі, міфалогіі, антычныя аўтары. Адзін археолаг назваў Егіпет краінай мёртвых і небясьпечнай жывёлай.*

— *Жывёлы каменныя. Яны маўчаць нерухома.*

— *Мабыць, ён адчуў, што гэтае царства мёртвых заваблівае. Паўсюль пяскі, сярод якіх чорныя студні, піраміды, часта напаўразбураныя, храмы, усыпалыніцы, высечаныя ў скалах некропалі. Косткі, мумій. Проста так можна вытыркацца з пяску аграмадная галава сфінкса або быка Anіса ці нават Анубіса—бога съмерці. Шакал або сабака, які ляжыць.*

— *Або чалавек з галавой сабакі ці шакала?*

— *Па-мойму, ён быў накітальт галоўнага муміфікатора. І быў яничэ адвакатам нябожчыкаў. У падземным судзе распавядаў пра кожнага—хто і што.*

— *Даволі жудасна гучыць. Але бач, страх ня вечны. Самі егіпцыне рабавалі магілы і прадавалі скарбы. Пачакай, я зараз паглядэжу... З ягоных падземных лабіринтаў выцягнулі самога Anіса. Жанчыны калісьці па чарзе сядалі на яго ў спадзяваныні перамагчы сваю бясподнасць. Яго таксама прадалі.*

*Радыё-Крок: «Галава сфінкса Рамзеса II важыць трох тоны. Яе знайшоў у Егіпце жыхар краіны. Шукаюць асташтнюю частку. Вышиня сфінкса была адзінаццаць метраў. А зараз—пра надвор’е».*

— *Ты ведаеш, а мне гэтыя зграмаджсаныні сфінксаў, статуяў нагадваюць цяперашнія музеі таталітарнай скульптуры пад адкрытым небам. Яны страцілі моц. Iх ніхто не баіцца. Дарма што богі.*

— *«Дзеці чыгуных багоў» — памятаеш? Дык хоць чыгуных. А тут*

—*гітс, цемент, зусім тандэта. А, успомніў! Кароль жа прымаў егіпецкага пасланыніка. Падворак адзін час быў, егіпецкія купцы жылі. Ядвабы, фарбы, папірус. Сфінкс невялічкі, само сабой. Недзе на Савецкай, дзе прыблізна падворак егіпецкай нацменішасці на съяще быў.*

— *Мабыць ты ўжо выдумляеш?*

— *Наконт паслоў? Не, якое выдумляньне?*

— *Я ведаю, што сапраўды паслоў прымалі. Шведскіх, турэцкіх, нават ад брытанскай каралевы.*

— *Так і ў Егіпце кіравалі пашы. Потым, ты падумай, у парку Жылібера абеліск з надпісамі — зусім па-егіпецку выглядае. Гэта іхняя завядзёнка — пакрываць усе каменныя паверхні піктаграмамі, каб максімум інфармацыі захавалася. На мурах, калонах, абелісках. Каменныя кнігі. Яны ня вельмі спадзяваліся на папірусы.*

— *Буслы нашыя зімуюць дзесьці ў Егіпце. Пралятаюць над пірамідамі, Нілам, над сфинксамі. І потым успамінаюць пра іх. Як узгадваюць тамака пра Нёман. Будуць потым пралятаць над ізраільскім плотам. А пазней над нашымі калочымі дратамі... Мур у Ерусаліме пад назвой «абарона Ерусаліма». 135 кіламетраў агулам. 135! Гэта ж колькі цэглы.*

— *Плот паміж ЗША і Мексікай яичэ даўжэйшы. А з кітайскім не параўнаць увогуле. Гэта назальлівая думка, але я не могу яе пазбыцца. Што праз усе гэтыя платы, муры ўцякаюць толькі ў адзін бок, у адзіным кірунку. Ніколі — у адваротным.*

— *У гэтым іхняя сутнасць. Глыбінны сэнс.*

У Гартэне цагляны мур замяняе рака. Яна падзяляе горад надвое. Прычым на ўсходнюю і заходнюю часткі. Пасьля дзяльбы здаралася, што яны належалі розным краінам. А пра воіны й казаць няма чаго. Рака падзяляла вайсковыя аддзелы, варагуючыя бакі, цэлыя арміі. Рабілася лініяй фронту. Напалеон распачынаў сваю ўсходнюю кампанію з фарсіраваныя ракі. Паўзіраўшыся з заходняга берагу ў падзорную трубу. Кайзераўскія дывізіі. Армады «Барбаросы». А таксама кавалерыя панская і рабоча-сялянская. Ня кажучы пра даунейшыя часы. Калі на другім беразе атабарваліся крыжацкія загоны з рознамоўным рыцарствам. Ягайла і Вітаўт, брат на брата. Аляксей Міхайлавічы, захапіўшы замак на гары, пакідалі вымушана другі бераг вольным, ня здольныя перасякчы водную перашкоду.

Памежны мост. Цягнікі пераязджалі мяжу ў паветры — па-над ракою. Яе называлі ракою часу, пазначаючы на мапах лацінскімі літарамі на старожытнагрэцкі лад. Ты едзеш, уяўляючы пад сабою прорву. Вышыню з вадой у доле. Але нічога агульнага з лётам. Як спыняецца кола агляду, а ты — угары. Крыху хісткае адчувањыне. І раптам цягнік напраўду спыняецца. Пашпартны кантроль. І службоўцы з сабакамі. Што яны шукаюць ці — каго? Нелегалаў? Наркотыкі? Сыпрытус? Улёткі? «Свабоду»?

У замежным часопісе «Напшут» — сенсацыя! Што ў нас сабраліся

тысячы афраазіятаў, што ўлады іх згодныя прапусьціць праз мяжу на Захад. Каб ня мець сабе лішняга клопату. І што адбудзеца гэта ўначы на Каляды каталіцкія, калі палякі будуць съяткаваць. Наце вам на лапаце. Нашыя ўлады — правакацыя! Ноты пратэсту. А на сайдзе часопісу — спрэчка. Адныя — пабудаваць мур ад Эстоніі да Турцыі, дык каб вышынёй шэсць метраў. І поле міннае—шырынёй пяцьдзесят метраў з калючым дротам — як у Ізраілі. Іншыя — лепей службу памежную прывесыці да прытомнасці. А то — толькі на джыпах фарсіць могуць.

Афраазіяты ідуць! Агромністай грамадой! На плячах, у рукзаках бюсты, статуэткі, бажкі індакітайскія, з берагоў Тыгру ды Еўфрату, Брахмапутры. Пал-Поты, Мaa Цзэдунчыкі, Мушарафы, Дэн Сяапіны, дзядулі Хо і Чайбалсаны. А колькі зухавых Садамаў, Мухамедаў, Ібрагімаў! Хунвэйбіны, талібанчыкі, бін-ладункі.

Буды, Гогі і Магогі, Мардукі, Крышны. Богі — нібы сіямскія блізьнаты: дзьве галавы, мноства рук і ног. Безыліч вачэй. Зъмеі, драконы, драпежнікі, крылатыя ільвы. Зусім ужо фантастычныя жывёлы. Нашэсьце драўляных азіяцкіх катоў і чорных афрыканскіх статуэтак на абшары, доўга апанаваныя «матрошкамі». На рынках, прылаўках, у вітрынах. Прадаць, зарабіць на чорны хлеб. А ў кішэнях самыя экзатычныя тугрыкі. І амулеты, абярогі. Маленькая цацачная бажкі. Уцёкі з егіпецкай няволі.

Яны рушылі праз цёмныя абшары, сънежную зъмерзлую мяжу з шэрагамі калючых дратоў. Праз густыя лясы. А тамака, на другім ба-ку — Каляды. Калярова, съяточна, сытна й цёпла. Сынег, мароз за вокнамі, а ўнутры — падарункі пад елкай. Ілюмінацыя звонку і ў дамах. Шопкі з маленъкім Хрыстом — на пляцах, у дамах, кватэрах і храмах. Хрыстос нарадзіўся!..

Гэта мне съніцца, ці я мрою. Я бяру кніжку і чытаю пра жанчын, якія нагадвалі сфінксаў. Яны стаялі чацвярыцай у рапной вадзе і мылі бялізну. А калі праходзіў цягнік, яны з цікаўнасцю ўзьнімалі да яго галавы. На пагорку над чыгункай, непадалёк ад мосту праз раку, пра які ўжо гаварылася, старая вежа. У ёй майстэрня скульптара. У майстэрні егіпецкія рэчы, зробленыя ім. Чорнае дрэва, залатая фарба, загадкавыя погляды. Ён прызнаўся мне, што раней багоміў грэцкае мастацтва. Але з часам адчуў прэснасць на вуснах, аскоміну. Ён усвядоміў, што карані, падмуркі сённяшняга мастацтва ўвогуле — тамака — у егіпецкіх лабірынтах у скалах, пад пірамідамі. А я цяпер думаю: кнігі, пачаткі літаратурных тэкстаў — у каменных летапісах з нільскай да-ліны. І сам я, мае думкі, мае тэксты... Мудрыя вочы, погляд каменнага чалавека-жывёлы. *Sphinx never cry.*

*Чэрвень-ліпень 2002, 1-9 сакавіка 2003.*

